



---

---

# БЕЛАРУСКАЯ МОВА

(BAL TARUSIŲ KALBA)

## Сачыненне (Rašinys)

Праверачныя заданні 2008 г. за курс асноўнай школы

2008 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis

12 чэрвеня 2008 г.

Час – 2 гадзіны

---

---

### ТЛУМАЧЭННІ:

- Для чарнавіка і чыставіка выкарастайце назначаныя школьнай пячаткай аркушы. Не забудзьце запісаць сваё прозвішча і назву сачынення на першай старонцы. Ваша сачыненне павінна змясціцца на 1,5 старонкі фармата А4.
- Пішыце выразна, разборліва, ручкай сіняга колеру. Ўжываць карэктар забараняецца.
- Пасля заканчэння працы аддайце настаўніку і чыставік, і чарнавік. Чарнавік не правяраецца.

**Выбярыце адно з трох прапанаваных заданняў і выканайце яго.**

**А**

Каманда вашай школы прымае ўдзел у гульні “Дэбаты”, тэмай якіх з’яўляюцца словы вядомага педагога Ш.Аманашвілі:

*Незалежна ад таго, чакаюць ад цябе добра ці не чакаюць яго –  
Рабі добра.*

*Незалежна ад таго, заўважаць тваё добра ці не заўважаць яго –  
Рабі добра.*

*Незалежна ад таго, прымаюць тваё добра ці адмаўляюцца ад яго –  
Рабі добра.*

*Незалежна ад таго, чым будуць плаціць табе за добра: добром ці злом –  
Рабі добра.*

*Рабі добра і ні ў кога не пытай дазволу. Таму што ніхто не мае ўлады над  
тваім добром.*

Вы павінны падрыхтаваць паведамленне (сачыненне-разважанне), у якім будзе адлюстравана ваша згода або нязгода з прыведзенай вышэй думкай.

Жанр – сачыненне-разважанне.

Адрасат – журы гульні “Дэбаты.”

**Б**

У адной з радыёперадач прагучала інфармацыя, што паводле вынікаў міжнародных даследаванняў, дзеці ўсяго свету з кожным годам усё менш чытаюць мастацкую літаратуру і ўсё горш яе разумеюць. Паспрабуйце ацаніць і пракаменціраваць гэты факт, паразважайце над прычынамі такой з’явы. Як вы думаеце, ці пагражае такая тэндэнцыя ўзроўню агульначалавечай культуры?

Свае думкі выкладзіце ў лісце ў рэдакцыю папулярнай маладзёжнай радыёпраграмы.

Жанр – ліст.

Адрасат – рэдакцыя і слухачы маладзёжнай радыёпраграмы.

**В**

Апошнім часам у Літве на розных узроўнях актыўна абмяркоўваецца праблема талерантнасці ў краіне. Як вы думаеце, ці можам мы назваць наша грамадства талерантным? Напішыце артыкул у газету, у якім быў бы аргументавана выкладзены ваш погляд на гэтую праблему, яе вытокі і магчымыя шляхі вырашэння.

Жанр – газетны артыкул.

Адрасат – грамадства Літвы.